

ПАРУШАЛЬНІКІ СОВЕЦКІХ ЗАКОНАЎ АТРЫМАЛІ ПА ЗАСЛУГАХ

(3 залы суда)

ЛЕПЕЛЬ. (Па тэлефону ад спец. мар. «Звязды»). Тры дні працягвалася судовае працэс. Ранішні 12 саваткі суд даваў апошніх трох саваткі — інспектара райфиндзела Балочнікава, нам. упаўнаважанага камітэта загагатав Салаўева і інструктара райкома КП(б)Б Сухочіна. Усяго дапытана 40 сведкаў.

Пасля кароткага перапынку пачаўся сярэдні баюк. Старшыня суда працягнуў сваё слова дзяржаўнаму абвінавачанню — выконвачому абавязкі пракурора рэспублікі тав. Глезеру.

Сталінская Канстытуцыя дала ўсім грамадзянам СССР выдатныя правы. Яны патрабавалі ад усіх зняпадзяў дзяржаўнага апарата паўважнай аховы гэтых правоў, якія гарантаваныя сацыялістычнай прыродай нашай дзяржавы.

Вядомымі імямі Ленін аддаваў выключную ўвагу пільнаму надзіранню за законнасцю. Ён катэгарычна патрабавваў строгага правядзення ў жыццё дэкрэтаў савецкай улады і суровага карання вінаватых у іх парушэннях.

Валікі вучылі і прадаўжальнікі справы Леніна, праводзілі нароўну таварыш Сталін неаднаразова ўказваў на абавязкі усіх без выключэння строга захоўваць савецкія законы. У сваім дакладзе на XVII з'ездзе ВКП(б) ён асабліва размахаваўся ў дачыненні да пільнага надзірання за законнасцю. Ён гаварыў: «Дзікі тыя работнікі, гэта людзі з пэўнымі заслугамі ў мінулае, людзі, створаныя вольнамі, людзі, якія лічылі, што партыйныя і савецкія законы пісаны не для іх, а для дурнаў... Яны спадзяюцца на тое, што савецкая ўлада не адкажа іх крышай іх вэа іх старых заслуг».

Людзі, якія зараз сядзяць на лаве пасудных, — прадаўжальнікі дзяржаўнага апарата, — гэта парупалі савецкую рэвалюцыйную законнасць. Яны ўстанавілі сваё ўласнае «савецкае» права, якая была пакарана на з'ездзе савецкай улады, на партыі калгаснага будаўшчыка.

Панігэль, Семашка, Русаваў і інш. падпісалі масовую работу грубым адміністрацыйным свавольствам, масавымі павышэннямі, штрафамі, адрабнем маёмасці, адзекамі над насельніцтвам. Яны канчаткова адрабнялі ад нас аграрыяў і іх бюракратычнай сям'і. Панігэль ніколі не выдзяляў у сельсаве, у калгасе. Нездарма ён, сакратар райкома, не можа назваць ці аднаго прасвішча калгасніка-стаханавца, ці аднаго прасвішча старшыні калгаса і нават старшыні сельсавета. Гэта было б нават смеяцца, калі б гэта не было сумным фактам. Гэты тып партыйнай вольнасці, як і Семашка, як і Русаваў, агрыў свой твар палітычнага кіраўніка.

Палітычныя слапы, тупыя бюракратычныя самым бесарамным чынам парупалі правы савецкіх грамадзян, якія дала ім выдатная Сталінская Канстытуцыя. А той, хто парупае Канстытуцыю, робіць пачатак ачуждзення. Тав. Глезеру перацінае раз'ясненні аб абавязках грамадзян, дапушчальных у дэлегаваным раёне. І ўсё гэта, — кажа ён, — рабілася пад выгледам «бар'яцкага» за выкананне плана і абавязаткова. Сваю німа, амагацца за план загагатав — абавязак кожнага раённага кіраўніка, і не за гэта сядзець зараз на лаве пасудных Панігэль, Семашка і інш. Гэты працэс ні ў якім разе не можа з'явіцца і не

з'явіцца падставай для сцягвання, нібы каму-небудзь будзе дазволена не выконваць абавязанасці перад дзяржавай. Наадварот, савецкая ўлада патрабуе і будзе патрабаваць ад кожнага працоўнага пэўнага і акуртавага выканання ўсіх абавязанасцей перад дзяржавай. Закон прадаўжае і прымушвае меры да тых, якія зноў ухіляюцца ад выканання дзяржаўных абавязанасцей.

Мы судзім зараз людзей, якія груба парупілі савецкі закон, які падмацілі масавую палітычную работу голым адміністрацыйным і рэпрэсіям. Панігэль, Семашка, Русаваў і інш., якія паша партыі, урад і працоўнае насельніцтва дзяржавы, забылі і скажылі неаднаразова ўказанні вядомых правадцоў партыі Леніна і Сталіна аб непадзяўнасці гвалту да савецкай саліднасці, да аднасоўнасці. На XVII з'ездзе партыі таварыш Сталін сказаў: «Старая вэска з яе паройка на самым вітнім месцы, з яе дэпшымі дамамі ўраўнава, пана, юдэка на першым плане, з яе паўравадзенымі хатамі сядя на лаве пасудных — пачынае знікаць. На яе месца выступае новая вэска з яе грамадска-гаспадарчымі пабудовамі, з яе клубамі, радыё, кіно, школамі, бібліятэкамі і іншымі, з яе трактарамі, камбайнамі, малацірамі і аўтамабілямі...»

У гэтых умовах новай савецкай вэска была гора-кіраўнікі дэлегаваных заводаў і сабе займацца адміністрацыйным, гвалтам, рэпрэсіямі. І ў гэтую новую вэска яны пасылаюць свае славы і «санітарныя» і «супроўпажарныя» камісіі, мэта якіх была сфармулявана Семашка вельмі недэдукава: «саб'яккай, асівай, заб'яккай».

Работу з актывам у Лепелі разумеў пэўнымі. Семашка выдзяляў у раённыя партыі старшыні сельсаветаў толькі ў двух выпадках — або для «накачвання», або сам выражаўся, або для дачы «стаханавца» і арганізаваў работу «санітарных» і «супроўпажарных» камісіі.


У калгасе Семашка быў такім-жа рэжым гаспадар. Як і Панігэль.

У гэтых умовах злучэнствам кожнага абвінавачанага ў асобку, дзяржаўны абвінавачаны патрабавалі турэмнага з'яўлення Панігэля, Семашка, Міхайлава і Гайсіна тэрмінам ад 1 года да 6 месяцаў; Русавава да двух гадоў турэмнага з'яўлення і Юшківа да 6 месяцаў прымушовай працы.

Панігэль, Семашка, Русаваў, Міхайлаў, Гайсіна і Юшківа прасілі суд улічыць, што яны чыстасэрцачна прызналі сваю віну і што зробленыя злучэнства і з'явіліся рэзультатам іх палітычнай абавязанасці і прытулення класовай пільнасці.

У 22 гадзіны ночы суд вынес прысуд: пасудны Русаваў прысуджана да 2 год турэмнага з'яўлення без паравання ў правах; Панігэль, Семашка і Міхайлаў — да 1 года, Гайсіна да 6 месяцаў турэмнага з'яўлення. Далучаюцца, што пакаранні Юшківа паводле прапаву на пасадзе другога сакратара райкома і што за апошні час ён імкнуўся выправіць пачынае пачынае парупілі законы, — суд прысудзіў матымі абмежавання ў адносінах да яго прымушовай працы тэрмінам на 6 месяцаў.

Прапавы дэлегаваных і заавадзеным сустраі прыгавор пратэктарскага суда. С. ГАЛКІН.



Барышылаваградскі паравозбудавнічы завод імя Кастрычніцкай рэвалюцыі выпускае першыя ў СССР аб'ектамы паравоз «Іосіф Сталін». Практычна хуткась гэтка паравоза 140 ккм. у гадзіну. НА ЗДЫМКУ: аб'ектамы паравоз «Іосіф Сталін» на заводзе.

Усебеларуская канферэнцыя па пераліванню крывы

11—13 саваткі ў Менску адбылася ўсебеларуская навуковая канферэнцыя па пераліванню крывы, прысвечаная 5-гадоў Беларускага дзяржаўнага інстытута пералівання крывы.

У рабоце канферэнцыі прымаў ўдзел 250 работнікаў філіялаў інстытута ў раённа, ваенных урачоў, прафесараў, урачоў буйных больніц і калій рэспублікі. З Масквы прыбыў выдатны спецыяліст у галіне пералівання крывы, заслужаны дзяляцтва навуцы праф. Спасакушчык, дырэктар Цэнтральнага інстытута пералівання крывы імя Багданава ў Маскве, дацэнт Багдасараў і інш.

Канферэнцыя атрылася ўспрымальным парком аховы здароўя БССР тав. Бураўскага.

Дэлегатаў вітала прэзідэнт Акадэміі навук БССР акадэмік Сурта, дырэктар Беларускага медыцынскага інстытута праф. Манахаў, прэстаўнікі санітарна-кіраўніцтва Беларускай ваеннай акругі і інш.

Вядлікі інтарэс выклікалі даклады праф. Спасакушчыка — «Значэнне пералівання крывы пры звышніх захворваннях», дацэнта Багдасарава — «Новыя метады лячэння крывы», даклады — навуковага кіраўніка Беларускага інстытута пералівання крывы і інш., аказаўшых рад дэлегаваных пералівання і захворванняў крывы.

Дацэнт Багдасараў у сваім дакладзе паказаў раз'ясненні даных аб новых метадах лячэння крывы.

Гетаратрансфузію — метады пералівання крывы ад жывячых чалавек дацэнт Багдасараў ужо ў 96 выпадках выкарыставаў у 12-персоналі шпіталі, выкарыстаўшы крывыя казы. У 92 проц. выпадкаў ён быў атрыман спрыячы эффект. У 8 проц. выпадкаў атрымаўся пэўнага рэзультата, асабліва ў хворых жанчын. Але потым і ў гэтых жанчын эффект аказаўся зборным.

Вяспрочно, што пераліванне крывы ад жывячых чалавек пры звышніх хваробах страўніка набыла вядзярную ролю.

Далучаюцца, аднак, адзначае, што гэты метады а'яўляюцца да некаторага ступені небяспечным метадам і таму павінен праводзіцца ў клінічных установах.

Зам 30 дакладаў, заслушаных на канферэнцыі, паказалі прыкметны рост новых малых беларускіх навуковых кадраў тт. Корж (Жабіна), Мац (Менск), Дзюнь (Поліцкі), Пізбург (Менск) і т. д.

Канферэнцыя паслала прыгавітальныя тэлеграмы правядуры нароўну таварыш Сталіну, парому абароны маршалу Савецкага Саюза тав. Барышылава, парому аховы здароўя БССР тав. Камінскаму, ЦК КП(б)Б тав. Валковічу і СНК БССР тав. Галадзеву.

Дырэктар Цэнтральнага інстытута пералівання крывы ў Маскве тав. Багдасараў у гутарцы з супроўпаўніка «Звязды» падзяліўся ўражаннем аб канферэнцыі.

Справа пералівання крывы павіна была арганізавана на ўсё раённа Беларускай рэспублікі. Зусім неадрававаць, калі ў 90 раёнаў адрываюцца пункты і філіялы маюць толькі 20, гэта мала. У Іванаўскай прамавай вобласці з 69 раёнаў 58 маюць адрываюцца пункты. У гэтых адрывах БССР адстае. Неабходна хутчэй рашаваць укажаны нарма аховы здароўя тав. Камінскага аб тым, каб метады пералівання крывы з'явіліся для сабе месца і стаў-бы даступным у кожным раёне, у кожным насельніцкім пункце.

Беларускі інстытут мае высокакваліфікаваны кіраўніцтва. У яго філіялы на месцах працуюць не мала энтузістаў. Гэта павіна забяспечыць далейшы развіццё і разгортванне работ.

Вельмі прыемна, што адрываюцца пункты і філіялы ў Віцебску, Паліцкі, Барысаў і ў іншых гарадах забяспечаны не толькі практыкай, але і прыватна вядзю навукова-даследчую работу, што асабліва выдзяляе на канферэнцыі.

М. КІН.

ДОБРУШСКІЯ ДЗЯЛЯГІ

У верасні мінулага года Цэнтральны Камітэт КП(б)Б вынес спецыяльную пастанову аб Добрушскай партыйнай арганізацыі, дзе ўказаў на непадзяўнасцю бездзейнасцю райкома партыі, на страту рэвалюцыйнай пільнасці сарод комуністаў, агульнасцю крытыкі і самакрытыкі ў партыйнай арганізацыі і т. д. ЦК патрабаваў ад райкома партыі і ўсёй партыйнай арганізацыі раёна неадкладна перабудаваць партыйную работу так, каб усе гэтыя недахопы былі анішчаны ў самы кароткі час.

Завалася-б, што райком партыі, улічыўшы гэтыя правы і абмену партыйных дакументаў, мабілізе ўсё партыйную арганізацыю на выкананне пастановы ЦК КП(б)Б. На жаль, райком не толькі не перабудаваў сваю работу, а нават 5 месяцаў старонна хаваў ад членаў партыі пастанову Цэнтральнага Камітэта.

Райком настолькі захавіўся пастановай на бюро РК гаспадарчых пільнаў, што ўмудрыўся павяць засудоўваць на сваіх пасадках бездзейных старшынь калгасаў. Напрыклад, 23 снежня 1936 г. на пасадкі бюро РК сляхалі аб стаханавіцкай калгасе «Чырвоны Ударнік» (іаказвае бездзейных старшыня калгаса Будзіў). Пастанавілі... абавязваць старшыню калгаса тав. Будзіўа і ўсёх будзіўаў, а таксама партыя тав. Рубанава зараз-жа сур'ёзна рыхтавацца да вясняной сядзі, а імяна: а) пільнасцю засяць і атрыць пільнасцю і страхавы фонды, б) атрыць, адрамаціваць і амаць у гэтых інвентары і трымаць яго ў поўнай гатоўнасці, в) за зморов час выкапаць поўнасцю пільна выкапкі ўгнаення, тую, попель, торфу, штуцкага ўгнаення, г) добра арганізаваць брыгады, звыні да вясняной пасеўкампаніі.

Далучаюцца захаванне пільнаў гаспадарчага парадку, пільнава раіўкампаней з усімі яго аддэламі, агульнасцю ўнутрыпартыйнай работы — усё гэта прышло да выключайнай страты рэвалюцыйнай пільнасці. Аб рэвалюцыйнай пільнасці тут вельмі многа гавораць, але, на жаль, ніхто не разумее тав, што рэвалюцыйная пільнасць не прыходзіць сама па сабе, што яе треба прымаць не пустой балбатнёй, а правільнай пастановай партыйнай работы.

На вачах раённых партыйных кіраўнікоў доўгі час агулаваў трагікіт Ліхвіцкай. Будучы дырэктарам раённага банка, сістэматычна затырмліваў выдучу грошай для зарплатаў рабочым фабрыкі, чым выклікаў вельмі неадрававаць апошніх.

Аб выключайнай страце рэвалюцыйнай пільнасці можа сведчыць такі факт, калі доўгі сакратар райкома партыі Паўловіч разам з культураром Пільмейстарам паслаў ў Дземянжыўскі сельсавет жуліка, нават не ведаючы яго прасвішча, на пасадку заагавіцка Дана сакультуры. Гэты аферст сбраў грошы ў калгасніцка, у сельсавете, нібыта на культурныя патрэбы, забраў гармонію і іншы каштоўныя рэчы і праз некалькі дзён асэрваў. Аднак, на скарэ раённага партыя тав. Факту не прылаі палітычнага значэння.

У большасці калгасаў раёна поўна безгаспадарчасць. У калгасе «Шлях сацыялізму» Крушчэўска сельсавета пала калі 60 штук свіней, тры коней, дзве каровы. Старшыня калгаса Бондараў разам з загадчыкамі фермаў прапаве калгасную маёмасць, разабарвае калгасныя прадукты.

У раёне мае месца і парупіне рэвалюцыйнай законнасці. Старшыня Крушчэўска сельсавета толькі за апошні тры месяцы беспасадка аштрафаваў 13 чалавек. Штрафуецца за пачату вэстак сельсавету, за пільку на дзякветра ў сельсавет і за іншыя так званыя «спрастункі». Уся гэта шкідная справа праходзіць міма райкома партыі.

На папярэдняй фабрыцы «Герой працы» частыя аварыі (4 і 6 папярэдня машыны, саломенна-цэлюлозны завод, дравамашынава і інш.). Частыя пількі асобных тавалаў, вадкі брак паперы. Безумоўна, гэта справа рух зорагаў, якія звынілі сабе прыгудзе на фабрыцы і знаходзяцца пад асабай дырэктара фабрыкі комуніста Гайсіна. Аднак, у гэты час работнікі ўназаваляюцца быцьмі асерамі, гандырамі, пільнікамі і іншым аб'ядам. На чаднікам лесазавода пільнаван Зайцаў. Гэта былі актыўны асера, выключаны з партыі. Каб выклікаць неадрававаць работных, у самага вядомых мароз ён не выдзяляў і рукавіц. Людзі марозілі рукі, а гэты праіўсавец трымаў рукавіцы на складзе. Прафімпанав завод не выконвае. Рабочыя абарны такім начальнікам. Аднак, для дырэктара фабрыкі Гайсіна думка работных не з'яўляецца аўтарытэтам. Гайсіну пільнавацца такім людзі як Зайцаў, ён нават абрабца яго праіўсавец.

Адстае снабжэння фабрыкі ператварыўся ў адстае самапабачэння. Мышкін — сын лесарамі-стаўла, Паўлінер — сын раёна, Мінавін — сын гандыра асэрваў гэтым адстаем. Тры тоны вятрубы, купленыя для фабрыкі, яны раздзялілі паміж сабой і сваімі блізкамі.

Начальнікам адстае калгасу называюць Жураўлёў, які два разы выключыўся з партыі за пільна і хабары. Начальнікам пільнавацца іна (вядучы пільна фабрыкі) з'яўляецца Гусаваў — былы асера. Гэты пільнавацца не выконвае пільна. А каб не аказваўся ў прыватне, тут даілі да прамога парупіне савецкіх законаў.

Усё гэта асера карыстаецца ў Гайсіна вядлікім лавэрэм. Затое ў адносінах да патрабаванню работных, да іх бытавых умоў тут адносна па-барску, Інтэрнацыяналь да жывячых работных, зусім не абсталяваны. Сарод дачей работных ніякай выхавальнай работы не праводзіцца. У клуб дарослых іх не пускаюць, а грошы, агульнасцю ІІІ саюза для арганізацыі піюср'скага клуба, не выкарыстоўваюцца, бо Гайсін не дае памішання.

Замест крытыкі і самакрытыкі ў партыйнай арганізацыі праіўсавецкім пільнавацца, Гайсіну вельмі падобна, калі на партыйным сходзе выступіць такі дэлегатар як Салаў і пільнава хабарыны оды дырэктару фабрыкі і яго «спільнавацца» кіраўніцтва, Гайсін сляхалі гэта ў прыватны ўзміцкай. Такіх як Салаў у партыйнай арганізацыі фабрыкі пільнава. А калі хто паспрабуе крытыкаваць, то без «спільнавацца» не абдыскае. Тав. Міхайлаў у электра-адстае пільнаваць зямку ў газету на начальніка змены Сівакова, да што Міхайлаў зараз-жа быў асера з работні. Гэты факт грубейшага запіску крытыкі, партыйны камітэт і райком партыі абшлі.

Падобных фактаў непадзяўнасці прытулення рэвалюцыйнай пільнасці, вадку крытыкі, фактаў парупіне рэвалюцыйнай законнасці, пахаліства ў Добрушскім раёне можа сустраць на кожным кроку.

В. ВАГАНАВА.

проць лініі партыі на пераростанне буржуазна-дэмакратычнай рэвалюцыі ў сацыялістычную. Рыкаў адрываў заяваў, што ў Расіі сацыялістычная рэвалюцыя немагчыма. «Адзук ўздыме ошны сацыялістычнага перавароту? — пытаў Рыкаў. — Я думаю, — гаварыў ён, — што на ўсіх умовах, абавязаткова пераварот належыць не нам. У нас німа сіл, аб'яўняючых умоў для гэтага» (См. «Краснавіцкі» ўсерасійска і пэтраградскага агульна-гарадскага канферэнцыі РСДРП(б), Нарв'ядавецтва, 1934 г., стар. 93).

На краснавіцкай канферэнцыі Ленін характарызаваў пільнава Рыкава, як «разрыві з марксізмам», як «спраотню на марксізм».

Рыкаў вёў барацьбу супроць Леніна і партыі ў часе Кастрычніцкага паўстання, ён быў супроць Кастрычніцкай рэвалюцыі. Пасля Кастрычніцкага перавароту Рыкаў наліся да Каманевым і Зіноўевым імянацца перавесці дыктатуру пратэктарства на раікі буржуазнай дэмакратыі. Гэтыя людзі, тэрорыяны рэвалюцыйна-рабату, пра'яўляюць партыі ўздымаючым, уключыць на ўрад меншавікаў і прахых асераў, патрабуюць адмаўлення ад сацыялістычнай рэвалюцыі. ЦК партыі ў рэзалюцыі ад 15(2) лістапада 1917 года, пільнава Леніна, асудзіў іх за злучэння хістна і падрываў, што «склічушыся ўнутры ЦК апазіцыі цалкам здыскаць ад усіх асноўных пільнава і пратэктарскай класвай барацьбы немогуць, паўтарачы глыбока немарксісцкія славыні аб немагчымаці сацыялістычнай рэвалюцыі ў Расіі?» (17(4) лістапада 1917 года Рыкаў пільнава заяву аб выхадзе са складу ЦК і ўрада, з пільна Нармаўнутаўраў. Ленін заадыміў гэты ганювы ўчылак Рыкава, як дэзертырства і штрайб'одрэцтва.

ІІ. Бухарын не араб'іў урокуў з папярэдняй Леніна, не раз сурова крытыкаваўшага бухарынска ўхіленні ад марксізма. Пасля смерці Леніна Бухарын арганізаваў апазіцыйную «спільнава», якую «высудоўвае» на процістаўленні славы, Бухарына — Леніну. Як выдзяляюцца пільнава пер з прызначэннем некаторах удзельнікаў гэтай «спільнава», Бухарын прама заяваў гэтым людзям, што-дзе ў спрычак з Леніным ён, Бухарын, быў праў, а Ленін памыляўся, што Ленін мог раб'іць Буха-

рына толькі таму, што ў апошняга не было сваіх кадраў.

Іякі-ж «спільнава» стаяў групіраваць вакол сабе Бухарына? Сарод гэтых людзей, якія лічыліся «маладымі», значная частка да ўступлення ў партыю пільнава пачаў быць ад уладцаў, у асераў і т. д. Гэтыя людзі ніколі нічога асуднага не мелі з работным класам, былі арганічна чужды ўсім траіўшым большавікам.

Бухарын літаральна дэмакратызаваў свае тільны «спільнава», іхні і ў іхнаў, што іны, моў, пільнава ахварыць кіручому роўна ў партыі, як «старэтыкі».

У сваю чаргу, «вучні» выдзялялі Бухарына — гэтага блытніка, «элекцыя», неадравава пільнава парываўшага з умоваміма. Алістраваем такіх паэраў і а'явіўся апазіцыйны артыкул Марцакава, які сцягваў, што Бухарын нібы быў праў у спрычкі з Леніным аб дэмакратыі.

У гэтым дэмакратызаваем асераў Сяленючых, Маракічых, Кузьмічых на працягу разу год вынавадалася імянацца правага ўхілу, асеравай янога а'явіліся старыя апазіцыйныя памылікі Бухарына на такіх каровых вытаных, як дыктатура прафэктарыята.

Іацэ ў той перыяд, калі Бухарын змагався разам з партыйнай супроць траіўскай і з'явіўся ў яго намячаўся сваё асобна лінія на раду пільнаваў. Па сутнасці, ён змагався супроць траіўскай са сваіх асобных пільнава. Так была справа з доўгым «абгаварына», асуджанным партыйнай, і з тэорыяй «урстанява» капіталістаў у сацыялізм. Так была справа з сцягванням Бухарына на XIV з'ездзе партыі, дзе ён гаварыў, што да сацыялізма мы нібы абдыем пільнава «санацыянальным крокам».

З пераходам да рэканструкцыянага перыяда класвай барацьбы ў краіне абавязаткова, уздыскае супроць дэмакратыі і сацыялістычнаму пільнава пільнава. Украінавацца шкідніцкая дэіўнасць буржуазных спецыялістаў, зважаныя з капіталістычным ажурэньнем (шахціскай справа). Кулацтва актыўна супроць дэмакратыі правядзенню хлебазагатав.

Імяна ў гэты перыяд прама апазіцыйна афармавацца як апазіцыйная фракцыя і вадучы ярасна атаві на партыю.

У перыяд ліпенскага (1928 г.) пленума ЦК правы склаўся, як законная апазіцыйная фракцыя са сваім пільнава ў складзе Бухарына, Рыкава, Томскага.

Над кіраўніцтвам гэтага шпіра раз-

горызацца фракцыяна дзейнасцю прахых у маскоўскай арганізацыі. Кучка прахых апазіцыйнаў (Уганаў, Когаў, Кудкоў, Рупіч і інш.), пільнава стаячы махровыя контррэвалюцыянары, прабава пільнава раённыя партарганізацыі супроць партыі, але былі разб'яты. Гусуноў апазіцыйнаў дэіўнасць развівае Томскі сарод бюракратычных элементаў профсаюзага апарата, выпрошваючы і іх ворагаў партыі і нароу.

Восенню 1928 года Бухарын выступав у адрок з «Заметкамі эканаміста», накіраванымі да зрыну пільнава індустрыялізацыі, правядзімай партыйнай.

Ва ўмовах рэканструкцыянага перыяда, калі ішоў «апазіцыі і раіўчым бой» з унутраным капіталізмам, вырастаўшым з дробнай сільскай гаспадаркі, калі сталі выкаравацца самыя кароны капіталізма, калі класвай барацьба ў краіне абвастрылася, прама ахварыць і выдзяляўся, як прама ахварыць кулацтва. Прама ахварыць і партыі выступалі пільнава з тымі контррэвалюцыянары і іразавамі кулацтва, як Капранцаў, Чаінаў і інш. Прамым спачуваў шпідзіні з прапартыі (Рамавіч і інш.).

Лініі прахых на захаванне адаласці нашай краіны, на адмаўленне ад калектывізацыі, на захаванне кулацтва, на адмаўленне ад пільнава індустрыялізацыі пільнава да ўмацавання капіталістычных элементаў, да рэстаўрацыі капіталізма. Пільнава прахых літаральна штуркава партыю і набыла, пагражаа наведзярнішымі небяспечнасці як з пункту пільнава ўнутранай пільнава, так і міжнароднай.

Калі-б партыі перамагла лінія правага ўхілу, лінія захавання адаласці нашай краіны, набыла, несумнянна, пагражаў абе Кітава. Савецкі Саюз стаў-бы зб'яккай зб'яккай імпералістычным раб'іўшым, зб'яккай фанімаца. Але партыя Леніна-Сталіна развава прахых ўхіл. Нах кіраўніцтвам таварыша Сталіна пільнава краіна з'явілася перадавой індустрыялізацыі дзяржавы, неспрыяльнай кропсцю сацыялізма, ніколі не страўны ніякай нападзі ворагаў.

Важнейшую ролю ў справе разгрому правага ўхілу адытраў краснавіцкі (1929 г.) пленум ЦК ВКП(б). У пачатку 1929 г. выкрыты былі фракцыяналы перагаворы Бухарына з траіўскамі, аб'яўняўся ў чарвоні 1928 г. Пры разборы гэтага пільнава лініі прахых выступілі ў гусуноў фракцыяналы «апазіцыйнава», поўнава вядучыя пахалісцічых выпадку супроць

партыі, узятых з асеняга казнікага лі-дэра Мілюкова.

НА ФРАНТАХ У ІСПАНІІ

ГВАДАЛАХАРСКІ ФРОНТ

ВАЛЕНСІЯ (горад на ўсходнім узбярэжжы Іспаніі, часовай рэспубліканскай ўрада), 13 сакавіка. (БЕТА). Упершыню кіюта ў наступленне на гвадалахарскі фронт рэгулярная італьянская пяхота сустрэла лютае супрацьленне рэспубліканскіх войск. 10 сакавіка рэспубліканскія часты ўвайшлі ў палон 43 італьянцаў з кудамэтажнай батарэяй матарызаванай дывізіі, у тым ліку марш-камандзіра батарэя, капітана і двух лейтэнантаў.

Сёння на тым-жа фронце захавана тры гарматы, тры грузавікі, кашчары італьянскага батальёна і 22 італьянскія пяхотныя. Захаваныя гарматы былі перададзены італьянцы супроць італьянскага акупацыйнага корпуса.

Рэспубліканская танкавая рота знішчыла ўчора 13 італьянскіх грузавікоў (4 з іх перавозілі пяхоту), пабіла працітанкавую гармату і расстралала каля двух рот італьянскай пяхоты.

Танкавы ўзвод рэспубліканцаў працягвае ўважліва, часова рэзідэнцыя ўрада, 13 сакавіка. (БЕТА). Учора рэспубліканскія знішчылі на гвадалахарскім фронце прынамсі 8 разоў бомбардыроўку і абстрэл з кулямётаў. Лічы атакавалі паліцыю італьянскіх брыгад паліцамі. Было кінута 492 бомбы і выпушчана больш 200 тысяч кулямётных патронаў.

Тры самалёты паліцэйскай формы «Юнкерс», выпушчаны на ўчастку Арганья (на фронце Харама), падтрымалі праследванне рэспубліканскіх авіяцыйных частак і былі вымушаны адмовіцца ад намечанай бомбардыроўкі.



Германа-італьянская інтэрвенцыя ў Іспаніі прадаўжаецца

ВАЛЕНСІЯ (горад на ўсходнім узбярэжжы Іспаніі, часовай рэспубліканскай ўрада), 12 сакавіка. (БЕТА). Агенцыя Фабра паведамляе, што пасля скончання паслядняга іспанскага савета міністраў агульнай іспанскай італьянскай камісія:

«Іспанскі ўрад абмеркаваў факт сур'езнага парушэння патагоніі аб неўмяшанні, якім з'яўляецца наяўнасць італьянскіх італьянскіх дывізіяў на гвадалахарскім фронце. Іспанскі ўрад ухваліў рашэнне міністра замежных спраў Альварэса даць Вайо давесці гэты факт да ведама між-

паронага камітэта па неўмяшанню Лігі Нацыяў і сусветнай грамадскай думкі».

ЛОНДАН (сталіца Англіі), 11 сакавіка. (БЕТА). Агенцыя Рэйтар паведамляе, што тры параходы, які думаліся, італьянскія, заставілі ў Бадзе (порт на поўдні Іспаніі) атакаваць італьянскіх войск. Параходы не мелі флагаў і іх назвы былі зафарбаваны. Указваюць таксама, што германскі лінокар «Дойчланд» заставіў у порт Аліксандра ўра, які складаецца, як думаліся, з таргата і амуныі.

Сабатаж дапамогі іспанскаму народу

ЛОНДАН (сталіца Англіі), 12 сакавіка. (БЕТА). На ўчарашнім пасяджэнні канферэнцыі па іспанскаму пытанню, скліканай П і Амстэрдамскім інтэрнацыянальным старшынствам траціённага (англійскага) саюза прафесіяналаў Бевін ад імя англійскай дэлегацыі катэгорычна адхіліў патрабаванні іспанскіх дэлегатаў аб арганізацыі дапамогі рэспубліканскай Іспаніі і спыненні інтэрвенцыі.

Усе выступленне Бевіна было па сутнасці вывадам супроць камуністаў і супроць альянса. Бевін заявіў, што вайна ў Іспаніі не павінна аказваць уплыў на палітыку і рашэнні англійскіх траціённага. Ён абараняў заставу англійскага ўрада аб тым, што зноў не аказваў напасу на Французскі ўрад у пытанні аб неўмяшанні ў справы Іспаніі. Бевін ні ў якім меры не крытыкаваў план морскага кантролю іспанскіх берагоў, выказаўшы толькі думку, што неабходна ўсталяваць некаторую форму кантролю і з боку другога інтэрнацыянала. Ён унікаў усякага ўмяшання аб стачачыя барацьбе, як спосаб дабіцца вываду фашысцкіх войск з Іспаніі.

Выступленне Бевіна стварыла цяжкае атмасферу на канферэнцыі. Дзея белгійскіх сацыялістаў, адзіна з праяўляючых другую інтэрнацыянала Вангарельда, каментуючы гэта выступленне Бевіна, назваў

яго «халодным душам для тых, хто чакаў афэктывных дзеянняў у абарону Іспаніі». Паводле слоў Вангарельда, іспанскія дэлегаты ў размоце з ім лічылі за выступленне Бевіна заявіў, што яны ўрок час апалясці зрады ў боку літару англійскіх траціённага. Вангарельда акрыта заявіў, што выступленне Бевіна — гэта «паратым пункт у гісторыі другога інтэрнацыянала. Рэзультатам гэтай канферэнцыі будзе або распад другога інтэрнацыянала, або новая палітыка». Вангарельда не ўтойваў, што калі палітыка Бевіна возьме верх, то другі інтэрнацыянал асуджэн.

Жаромскі ад імя французскай сацыялістычнай партыі заявіў аб гатоўнасці яго партыі прыняць усё меры, каб дабіцца вываду замежных войск з Іспаніі і забеспячэння для іспанскага ўрада законнага права атрымаць зброю.

Неадкладна пасля выступлення Бевіна іспанская дэлегацыя прыняла рашэнне адмовіцца ад уззелу ў каміі канферэнцыі, заявіўшы, «што яна не можа прапаўць з арганізацыяй, чья палітыка, як відавочна, будзе вытвараць рабуральны і падрыўны патрабаванні англійскай дэлегацыі». Іспанскія дэлегаты праставілі каміі заяву, якая пацвярджае праўдзены імі патрабаванні.

ЗАБОЙЦЫ МАСТАКА Ю. М. ПЭНА ЗНОЙДЗЕНЫ

ВІБЕСК, 13 сакавіка. (Нап. «Звязда»). Вібескі гарадскі аддзел НКВС і гарадская міліцыя з дапамогай спецыяльнай брыгады Кіраўніцтва міліцыі і пракуратуры БССР выкрылі забойцаў татэнавітага мастака БССР Ю. М. Пэна.

Непарэдных забойцаў Пэна былі яго сваякі Файнштэйн Абрам Рувімавіч (работнік вібескага аўтоаважнай фабрыкі «Прагрэс») і вучань вібескага мастацкага тэхнікума Бак Якаў Самуілавіч. Абрам Рувімавіч і Якаў Самуілавіч — сваякі Файнштэйна Абрама Рувімавіча — сваякі Файнштэйна Абрама Рувімавіча інстытута журналістыкі Оліфсон Міхаіл.

Забойства было зроблена з мэтай абрабавання 28 лютага ў 6 гадзін увечары. Пры выбежку ў самі Файнштэйн у Вібеску знойдзены грошы і каштоўнасці, паказаныя ў Пэна. У Бака знойдзены карціны мастака.

Усе ачальніцы арыштаваны і ў бліжэйшыя дні будуць асуджаны.

Усталяваны падрабязнасці забойства мастака Юрыя Майсеевіча Пэна.

Сваякі Файнштэйна, рожакі Пэна, ўжо даўно марылі забраць маёмасць мастака. Доўгі час Файнштэйн ўтваралі мастака расстраляць свае карціны і вырачыцца грошы перадаць ім у спадчыну, аформіўшы гэта завяшчаннем.

Аднак, усё гэтыя ўтвары не ўванталіся поспехам. Пэн настойліва раджу перадаць сваю творчасць, у выглядзе сонеж перапрацаваных карцін, беларускаму народу. Для ажыццяўлення свайго гучнага жадання Файнштэйны рашылі яго забіць. Забойства падрыхтоўвалася з касты 1936 года. Для уззелу ў забойстве ачальныя сваякі Файнштэйнаў прыгаворылі студэнта Вібескага мастацкага рэалістычнага Бака Якава, які ўжо неаднаразова абкраваў Ю. М. Пэна.

Аднак, па розных прычынах арышту забойства ім не ўдзалася. Повадам для ўскарнення ажыццяўлення свайго ачальнага жадання паслужыў прыезд да Ю. М. Пэна прадстаўнікоў кіраўніцтва па справах мастацтва пры СНК БССР, якіх мастак выказаў свай жадаючы перадаць

сваю шматлікую багатую творчасць беларускаму народу, для якога Юрыя Майсеевіч вярнуў ашч 50 год.

Забойства мастака было зроблена 28 лютага ў 6 гадзін увечары. Ініцыятарамі і пацярпелымі забойства былі Файнштэйн Рувімавіч, яго жонка Яза, іх сын Абрам і дачка Межа. Ачальнік — Абрам і Межа Файнштэйны разам з Бакам знойдзены тапсама фізічнымі забойцамі. Перад забойствам яны парварылі мучылі мастака, вымагаючы ў яго грошы і каштоўнасці.

Ачальнікі саўзельнікі забойства з'явіліся Файнштэйн Хайм, Саламонкі Рыва і Мортых — рожакі Файнштэйна Абрама.

Аб ачальніцтва добра ведаў Файнштэйн Залман, які жыў у Ленінградзе і студэнт Менскага КІЖа Оліфсон Міхаіл. Апошні ў час забойства быў у Вібеску і праходзіў ад КІЖа практыку ў рэдакцыі «Вібескага прадлетарыя».

Нагасіць гэтых класавых ворагаў дайшла да таго, што ў дзень пахавання мастака, калі дзесяткі тысяч працоўных Вібеска журнавалі на сваяку ачальнаму мастаку, усё гэта гучна бачылася сачэйка таксама... прымаля ўдзел у пахаванні. А Оліфсон пашоў яшчэ далей — на старонках газеты «Вібескі прадлетарыя» ён выстуіў з усамінені аб Ю. М. Пэне.

Зачальнікі былі выкрыты і арыштаваны 3 сакавіка, але да апошніх жён не прызнаваліся ў сваім ачальніцтве ўчынку. Толькі пад цяжарам праўдзенах ім улік, якія вымушаны былі прызнацца ў забойстве і аграбленні мастака. Пры выбежку ў самі Файнштэйнаў знойдзена вялікая сума грошай і каштоўнасцей, якіх належы Пэну. У Бака знойдзена многа каштоўных карцін з галерэі Пэна.

Непарэдных віноўнікаў забойства і іх саўзельнікаў выкрыў вібескі гарадскі аддзел НКВС (нач. аддзела НКВС, старшы лейтэнант дзяржаўнай бяспекі І. Горбалева) пры ачальнай дапамозе брыгады ўпраўлення міліцыі БССР пад кіраўніцтвам зам. нач. ўпраўлення міліцыі рэспублікі капітана міліцыі т. Яноўскага.

Арм. ЗАРУБЕЖНЫ.

У ШТАБЕ ПА БАРАЦЬБЕ З ПАВОДКАІ

У Менску наступіла адліга. На даных Гідраметэаралагічнай службы БССР 17 сакавіка па рацэ Свіслач пачнецца лёдаход. Сяла такаеца нармальнае разводзе. Найвышэйшы ўзровень вады будзе блізка да мінулагадня паводкі. У перыяд з 20 па 24 сакавіка па рацэ пройдзе першы грэбень (найвышэйшы ўзровень) паводкі.

Гарадскі штаб разгарнуў сваю дзейнасць. Ён абслужыць прадпрыемствы, якія звычайна пахваргаюцца запаленнямі. З пагражаючых месц пераносіцца ўсе матэрыялы і тавары. Выключную бестурботнасць, аднак, працяглае Заготзярно, якое

не вывозіць з млына імя Дзяржынскага збожжа.

Да агараджэння гарадской электрастанцыі ад затоплення на Сосенскай вуліцы пабудаван плот. Зараз унавоўвацца масты, усталявацца пракактары. Пры штабе створана хуткая тэхнічная дапамога. Мабілізавана да 100 лодак.

У часе паводкі на левым беразе ракі Свіслач устанавіліся круізаватчынае дзяжурства машын хуткай дапамогі. Пры рабных тройках абсталявацца мелуныты. Для перааснацы пасадніцына з агараджэння дамоў будучы чысова выкарыстаць клубы — металістаў, хлебававода, гаржыласава і мехсапрацы.

І. ЦЫВЕС.

ДЗЕНІК
— Інструкцыйны даведнік для Партыйскай Камііі для прапагандацы, агітацыі і дакладнага адукацыі ў вількіх вадзі Дыма партыйскага 14 сакавіка ў 7 гадзін вечары. Вількі 9 Дома партыйскага і гарадскага КІЖОБ.

— Лекцыя зав. Пэна па тэму: 20-гадовыя пачаткі буржуазна-дэмакратычнай рэвалюцыі адукацыя 15 сакавіка ў 7 гадзін вечары ў вількіх вадзі Дома партыйскага.

ПАВЕДАМЛЕННЕ
Тр. Давілава П. А., Абрамшчына М. В. і Міхалюскага Д. К. прысягнулі абыцц Сцяпанам Горайскім КІЖОБ (у навукова-навукова аддзела). Сакратар Сцяпанскага РК КІЖОБ — МЕНСКА І. ЦЫВЕС.

Адызны рэдантар Д. В. ЮРНОУ.

Раскрыццё фашыскай арганізацыі ў Мадрыдзе

ПАРЫЖ, 13 сакавіка. (БЕТА). Як паведамляе Гаваз з Мадрыда, газеты агульнай ўрада афіцыйнае паведамленне ачысна раскрыцця ў Мадрыдзе буйнай фашыскай арганізацыі «Спацыя ўрада» («Атэна Іспанія»). Фашысцкая арганізацыя адміністрацыя захват раву асоб, у тым ліку генерала Міха. Арганізацыя імянуецца таксама пасель разгал паміж анарха-італьянскай «спэцыяльнай канфедэрацыяй працы» і «усеагульным рабочым саюзам». Арыштавана 30 чалавек. Кіраўнікі арганізацыі былі два ўнавоўважыя фашысцкай «Іспанскай фалангі». Большасць членаў «Спацыя ўрада» мелі членскія кніжкі прафсаюзаў. Пры выбежку выяўлены зброя, а таксама італьянскія разамшчэнні войск і ўмацаванні Мадрыда.

Праз Гвадалахару праходзіў шасейная дарога, па якой можна праехаць з Мадрыда ў Валенсію і ў паўднёва-ўсходнія часткі Іспаніі. Гэта дарога з'яўляецца важным шляхам на выхад, калі будзе перарэзана галоўная дарога, якая злучае Мадрыда з Валенсіяй. Ён рэспубліканскае кіраванне карыстаецца ў той час, калі галоўная валенсійская шаша знаходзілася пад ачальным кіраваннем. Кашчарычнай атакай на паўднёвым усходзе і паўночным усходзе — ля ракі Харама і ля Гвадалахары — міжэкані і інтэрвенцыя рэагавалі пераважна абезьме дарогі, якія звязваюць Мадрыда са знешнім светам.

У раёне Гвадалахары разгараюцца барацьба адзіна з буйнейшых эпозаў вайны за напынальную незалежнасць Іспаніі.

НОВЫ ФІНЛЯНДСКІ УРАД
ГЕЛЬСІНГФОРС (сталіца Фінляндыі), 12 сакавіка. (БЕТА). Як паведамляе фінляндскае тэлеграфнае агенства, прэзідэнт з'яўляецца Каліо сёння напачынуў новы ўрад на чале з праф. Каліятар (прагрэсіст). У складзе новага ўрада два прагрэсісты, дэрацый працы» і «усеагульным рабочым саюзам». Арыштавана 30 чалавек. Кіраўнікі арганізацыі былі два ўнавоўважыя фашысцкай «Іспанскай фалангі». Большасць членаў «Спацыя ўрада» мелі членскія кніжкі прафсаюзаў. Пры выбежку выяўлены зброя, а таксама італьянскія разамшчэнні войск і ўмацаванні Мадрыда.

Склад камііі па кантролю над неўмяшаннем

ЛОНДАН (сталіца Англіі), 12 сакавіка. (БЕТА). Адызю паслядняга камітэта па неўмяшанню ў справы Іспаніі.

Пасля пазначэння аб'яднана, што станаўшай міжнароднай камііі па кантролю над неўмяшаннем імянаецца віна-адмірал Ван-Дуым (Галандыя), сакратаром і казначэйем міжнароднага фонда — Хейнінг

(Англія), галавой адміністрацыі па морскаму кантролю — кантрадмірал Оліфе (Галандыя), галоўным адміністратарам па Францыі — палкоўнік Лунн (Данія). У міжнародную камііі ўвойдуць таксама прадстаўнікі Грэцыі, Нарвегіі і Польшчы.

Вялікія баі ў раёне Гвадалахары

Агляд ваенных аперацый

Буйная італьянская пяхотная дывізія, апаштоныя вялікай колькасцю танкаў і дзякай матарызаванай арытылерыі, зробілі маленькую атаку на паліцы рэспубліканскіх войск на поўнач ад Гвадалахары (у 50 км. на паўночны ўсход ад Мадрыда). Атака, падтрыманая бомбардыроўкай авіяцыі, абрушылася на парапаўнара невялікай ўрадавай часты, размешчана ў абычрым Гвадалахарскім раёне.

Не гледзячы на агульную перавагу сіл і тэхнікі, войскі інтэрвенцыі не змаглі прарваць рэспубліканскі фронт. Урадавыя войскі адыйшлі прыблізна на 15—20 кіламетраў на поўдзень, але сувязь паміж рэспубліканскімі часткамі не спынілася, і на паліцыях у Сібуенце (на паўночным ўсходзе ад Гвадалахары) урадавыя войскі атрымаліся і радам паспяховых контраатак адкінулі наступуючага праціўніка.

Траба чакаць разгортвання ў гэтым раёне вялікага бою, паколькі сілы, сканцэнтраваныя тут фашысцкім камандаваннем, і

МЕНСКАЯ ГАРАДСКАЯ КАМІСІЯ САДЗЕЙНІЧАННЯ ДЗЯРЖКРЭДЫТІ І АШЧАСПРАВЕ

ПРЫ ПРЭЗЫДЫУМЕ МЕНСКАГА ГОРСОВЕТА (ГАРКАМСОД) 14 САКАВІКА ў 7 гадзін вечары, У ПАМЯШКАННІ ГОРСОВЕТА (2 паверх, паноў 32, тэл. № 23-962)

СКЛІКАЕ

ГАРАДСКУЮ НАРАДУ СТАРШЫН І САКРАТАРОЎ КАМСОДАЎ.

З прычыны важнасці пытання, яна старшыні і сакратароў камсодаў абавязкова.

МЕНГАРКАМСОД.

ДА ВЕДАМА ТРЫМАЛЬНІКАУ ДЗЯРЖАУНЫХ УНУТРАНІХ ПАЗЫК

ПЕРШЫ ТЫРАЖ ВЫГРЫШАЎ
пазыкі другой пачыгодкі (выпуск чацвёртага года)

АДБУДЗЕЦЦА 25 МАЯ 1937 г. у Маскве.

У тыраж будучы ўдзельнічаць усё трымальнікі, якія маюць аблігацыйныя пазыкі «Другой пачыгодкі» (выпуск 4 года). Да пачатку тыража усё трымальнікі дзяржаўных унутраных пазык павінны абвясціць, у сувязі з катэгорыяй, свая аблігацый раей вышучычаных дзяржаўных унутраных пазык на аблігацыйны пазыкі «Другой пачыгодкі» (выпуск 4 года), а таксама атрымаць на рукі аблігацый гэтай пазыкі па сваёй падпісанні 1936 г.

Раздана аблігацый на пачыне 1936 г. будзе праводзіцца адначасова з выдчай заробатнай пазыкі за другую пачыгодку красавіка бягучага года.

Трымальнікі аблігацый пазыкі «Другой пачыгодкі» (выпуск 4 года), атрымаўшыя ў ачальных насах сёння пазыкі адлог сваё аблігацый, не змогуць у адпаведнасці з законам ад 20 ліпеня 1936 г. аб парадку выдчай сёння пад залог аблігацый, удзельнічаць у тыражах выпрышаў на закладзеных аблігацыйных.

Кіраўніцтва ашчаднасці і дзяржкрэдыта БССР.

Гукавы кіноаэтар «ІНТЭРАЦЫЯНАЛ»

Ад 13 сакавіка НА ОКРАНЕ

ГУКАВЫ ФІЛЬМ ВЫТВОРЧАСЦІ «МОСОЛЬМ»

ЗНЬЯВЛЕННЯ

Рэжысёр Е. ЧАРВЯКОУ

У ГАЛОУННЫХ РОЛЯХ:

Заслуж. арт. рэспублікі М. АСТАНІ АУ, заслуж. арт. рэспублікі А. ЧАВАН, заслуж. арт. рэспублікі Б. ДОБРА ПРАВАУ, заслуж. арт. рэспублікі М. ЯШЫН, заслуж. арт. рэспублікі М. ЕРМАКОВІЧ, Б. ТАМАРЫН, Г. МІХУРЫН, П. ОЛЕНЕУ І К. НАЗАРАУ.

Гукавы кіноаэтар «Чырвоная зорка» ДАРЫКО

УСЕ НА ВЫСТАЎКУ!

3 12 САКАВІКА вул. Кірова, 12.

У КЛУБЕ МЕТАЛІСТАУ, (радам у студыі «ДЫНАМА»)

БЕЛШВЕІТЭСТАМ А ДКРЫТА

— ВЫСТАЎКА —

МАДЭЛЮ ФАСОНАУ ШВЕІРНЫХ ВЫРАБАУ МУЖЧЫНСКАГА, ЖАНОЧАГА І ДЗІЦЯЧАГА АСАРТЫМЕНТУ ДЛЯ ЗАЦВЕРДЖАННЯ НА АСЕННЕ-ЗІМОВЫ СЕЗОН 2-га ПАУГОДДЗЯ 1937 г.

ВЫСТАЎКА БУДЗЕ АДКРЫТА ШТОДЗЕННА ДА 21 САКАВІКА г. г. 3, 11 гадзін РАЊЦЫ да 11 гадзін ВЕЧАРЫ.

ПРЫ ВЫСТАЎЦЫ ПРАЦУЮЦЬ ЭКСКУРСАВОДЫ ПРЫ ВЫСТАЎЦЫ ПРАЦУЕ ВЕШАЛКА. У В А Х О Д В О Л Ь Н Ы.

БЕЛШВЕІТЭСТ.

Спецыялізаваны магазін «СОЮЗТЕКСТИЛЬШЗЕЙТОРГА»

МЕНСК, ЛЕНІНСКАЯ, 11

ДА ВАСЕННЕ-ЛЕТНЯГА СЕЗОНА

ПАСТУШКІ У ПРОДАЖ

Гатовыя плацце:

МУЖЧЫНСКАЕ ЖАНОЧАЕ ДЗІЦЯЧАЕ

Тычкі:

БАВАРЯНКА, ПАДРОБНЫ, ПАРСІЯНЫ, ШКОРКАВЫ, ІЗБІЯНЫ.

Будзены ДАСТАВЛЯЮЦА на дом ТАВАР ВІСЧЛАТНА да 6 г. 30 м. веч. без выхадных дзён.

МАГАЗІН АДКРЫТ з 10 г. да 14 сакавіка па каліскага базару «СОЮЗТЕКСТИЛЬШВЕІТОРГ» АДКРЫТАЕ І ПАЛІТКІ на галдзі ТОКЭЛЬНЫМІ ТАВАРАМІ: па Чарвевскім базары, па Косіскім базары, па Юбілейнай плошчы.

СЕННЫ І ТАТРАХ І КІНО

Далучыць гукавы кіноаэтар ЮДАСІМ ДАТК

Гукавы кіноаэтар «Чырвоная зорка» ДАРЫКО

Патрэбны ПРЫБІРАЛЬШЫЦЫ.

Зварачацы: Совецкая 63, 2-гі паверх, выдавецтва «Звязда».

ДА УВАГІ РАДЫЭСЛУХАЧОУ!

МЕНСКІ ТРАНСЛЯЦЫЙНЫ РАДЫЁВУЗЕЛ

папярэджвае НЕ РАВІЦЬ ніякіх і просіць разлікаў з работнікамі радыёвузла на кватэрах, а таксама НЕ ДАВЛЯЦЬ ім знімаць і выносіць з сабой ніякіх прадметаў унутранага радыёабсталявання ў кватэрах.

УСЕ РАЗЛІКІ неабходна рабіць толькі ў касе радыёвузла

КАСА АДКРЫТА БЕЗ ПЕРАПЫНКУ з 9 да 18 гадзін ШТОДЗЕННА, АПРАЧА АГУЛЬНАВЫХОДНЫХ ДЗЕН; У АГУЛЬНАВЫХОДНЫХ ДНІ КАСА АДКРЫТА з 9 да 16 гадзін.

А Д Р А С — радыё-трансляцыйнага вузла: МЕНСК, СОВЕЦКАЯ, 47, ТРЭЦІ ПАВЕРХ.

НКУТ СССР

МАГАЗІН № 71.

СОЮЗМЕТІЗСТРОЙТОРГ

БУДМАТЭРЫЯЛАУ ПЛЯЦ ВОЛІ, 29-31.

ПРЫ МАГАЗІНЕ АРГАНІЗАВАНЫ

БРЫГАДЫ ПА РАМОНТУ КВАТЭР

(ПАБЕЛКА, АКЛЕІКА, МАЛЯРНЫЯ І ШКЛЯРНЫЯ РАБОТЫ) ПА АДЗІННЫХ ДЗЯРЖАЎНЫХ РАСПІСНЯХ.

МАГАЗІН ПОЎНАСЦЮ ЗАБЯСПЕЧВАЕ В Ы С О К А Я К А С Н Ы М І МАТЭРЫЯЛАМІ ДЛІ РАМОННЫХ РАБОТ, ГАРАНТУЕ ЯІНАСЦЬ І СВОЕЧАСОВАЕ ВЫНААННЕ РАБОТ.

ПРЫ МАГАЗІНЕ ЕСТЬ ТЭХНІК, які бясплатна склдае КАШТАРЫСЫ І ДАЕ КАНСУЛЬТАЦЫЮ ПА РАМОНТУ КВАТЭР І ПАТЭРНАСЦІ МАТЭРЫЯЛАУ.

ДАВЕДІ МОЖНА АТРЫМАЦЬ У САМЫМ МАГАЗІНЕ І ПА ТЭЛЕФОНУ 25-155.

ДЫРЭЦЫЯ.

РАДЫЕНЕРАДАЧЫ НА 14 САКАВІКА

8-30 — «Апошнія паведамленні», 10-30 — аправада «Дышкоўнік», 10-45 — «Аправада «Дышкоўнік», 11-15 — аправада «Дышкоўнік», 12-30 — літаратурная перадача «Нобельскія прызавы», 20-15 — канцэрт, 20-30 — канцэрт для дзяцей і моладзі, 21-00 — «Апошнія паведамленні», 21-00 — перадача па радыё «Нобельскія прызавы», 17-15 — перадача па радыё «Нобельскія прызавы».

У адзел аб'яу 21-845 званіце па гэл.

К. К. С.